

Узнагарода лауре і навуковае



УКАЗ ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР

АБ УЗНАГАРОДЖАННІ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА

ЗА ЗАСЛУГІ У РАЗВІЦЦІ НАВУКІ І ПАДРЫХТОЎЦЫ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ УЗНАГАРОДЗІЦЬ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ У. І. ЛЕНІНА ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА.

СТАРШЫНА ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР М. ПАДГОРНЫ.
САКРАТАР ПРЕЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА САВЕТА СССР М. ГЕАРГАДЗЕ.

7 студзеня 1967 г.
Масква, Крэмль.

ВЯЛІКІ ГОНАР

Узнагарода ўніверсітэта на-
пярэдадні 50-годдзя Вялікага
Кастрычніка — гэта высокая
адзнака працоўнага подзвіга
нашага калектыва.

Мне, як выхаванцу і члену
прафесарска-выкладчыцкага
калектыва ўніверсітэта, пры-
емна і радасна выказаць сваё
прызнанне Камуністычнай партыі
за гэтую высокую узнагароду.
Хвалюючую радасць з
выпадку узнагароды старэйшай
ану рэспублікі вызываюць
усе яго выхаванцы.

Высокая узнагарода ўніверсі-
тэта абавязвае ўсё наш на-
ленту панаваць свае пра-
цоўныя, вучэбныя, творчыя,
навуковыя намаганні і пошукі,
каб унесці дастойны ўклад у
справу перамогі камунізма.
А. А. ФІЛІМОНАУ,
дацэнт, Герой Саюза.

Ёсць сілы для новых здзяйсненняў!

У мінулы аўторак вялікая ін-
тэрнацыянальная сям'я прафе-
сараў, выкладчыкаў, аспіран-
таў, студэнтаў, рабочых і слу-
жачых нашага ўніверсітэта са-
бралася на ўрачысты мітынг. У
прэзідыуме — вядомыя ва ўсёй
краіне і далёка за яе межамі
вучоныя, кіруючыя работнікі
ўніверсітэта, студэнты, прад-
стаўнікі грамадскасці Мінска.
Мітынг адкрывае сакратар
парткома дацэнт Т. Я. Дудара-
ва. Яна прадстаўляе слова на-
месніку міністра вышэйшай і
сярэдняй спецыяльнай адука-
цыі БССР М. І. Красоўскаму.

— Вялікая хвалюючая па-
дзея, — гаворыць ён, — прывяла
нас сёння ў гэтую залу: Белар-
ускі дзяржаўны ўніверсітэт,
які з гонарам носіць імя Леніна,
за заслугі ў развіцці навукі

і падрыхтоўцы спецыялістаў уз-
нагаджаны ордэнам Працоў-
нага Чырвонага Сцяга.

М. І. Красоўскі зачытвае
Указ Прэзідыума Вярхоўнага
Савета СССР і падрабязна
спыняецца на гісторыю стварэн-
ня і развіцця нашага ўніверсі-
тэта. Ён адзначае вялікія пос-
пехі прафесарска-выкладчыцка-
га калектыва ў навуковых да-
следаваннях, у падрыхтоўцы і
палітычным выхаванні шмат-
тысячнай арміі спецыялістаў.
Вялікую ролю ў станаўленні і
дасягненні ўніверсітэтам пос-
пехаў адыгралі такія выдатныя
партыйныя і дзяржаўныя дзея-
чы Беларусі, як Чарвякоў, Кно-
рын, вядомыя вучоныя краіны
Пічэта, Перцаў, Нікольскі, Год-
неў, Яромленка. З цёплым сло-
(Працяг на 4-й стар.)

Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!

Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

№ 2 (653)

Пятніца, 13 студзеня 1967 года.

Год выдання XX.

Цана 2 кап.

КРОЧЫЦЬ ЮНАЦТВА

Як і ўсё калектыву ўніверсітэта, камсамольцы
з вялікай радасцю сустрэлі вестку аб узнагародзе.
Калі ўніверсітэт рабіў свае першыя крокі ў вялі-
кае жыццё, у ім налічвалася каля 60 членаў
ВЛКСМ. Цяпер яго сям'я ўзрасла да 6500 чала-
век. Пад кіраваннем партыйнай арганізацыі кам-
самол вядзе шматгранную палітычную і культур-
ную работу не толькі сярод студэнцтва, але і ў ра-
бочых калектывах, ваісковых падраздзяленнях, у
калгасах і саўгасах. Няадна за актыўны ўдзел у

працоўным семестры ЦК ВЛКСМ занёс наш уні-
версітэт у кнігу Усеаюзнай Славы. І гэта невы-
падкова: у нас ёсць чым пахваліцца, падзяліцца
з іншымі, але мы не супакойваемся на дасягну-
тым. Цяпер па ўсёй краіне ідзе абмен камсамоль-
скіх білетаў. Ва ўніверсітэце задоўга да 1 студзе-
ня арганізавана прайшла атэстацыя членаў
ВЛКСМ. У гэты час кожны юнак асабліва сур'ёз-
на запытаў у сябе, што ён зрабіў для Радзімы,
каб апрадаць высокае званне члена ВЛКСМ.
Мы самакрытычна ацанілі свае справы і абяцаем,
што апрадаем надзеі, ускладзеныя на нас пар-
тыйнай арганізацыяй, рэктаратам.

Камітэт камсамола.

СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ


1921

У акцыяўленне
ленінскага дэкрэ-
та Прэзідыум Цэн-
тральнага Выканаўчага Камітэ-
та БССР 25 лютага 1919 года
паставіў адкрыць у Мінску
ўніверсітэт. Гэтая паставіла
была горада падтрымана ура-
дам Расійскай Федэрацыі. Па-
чалася актыўная падрыхтоўка
да адкрыцця першага цэнтра
навукі і культуры Беларускай
Савецкай Сацыялістычнай Рэс-
публікі. У арганізацыі ўнівер-
сітэта актыўны ўдзел прынялі
народныя камісар асветы РСФСР

А. В. Луначарскі і спецыяль-
ная камісія, створаная ў Мас-
кве. Урад рэспублікі і Кампар-
тыя Беларусі, абпіраючыся на
дапамогу братняга рускага і
іншых народаў краіны, прыкла-
лі шмат сіл і старання для та-
го, каб як мага хутчэй пачаць
падрыхтоўку высокакваліфіка-
ваных спецыялістаў, так неаб-
ходных для ўзнаўлення раз-
буранай вайной эканомікі і
культуры Савецкай Беларусі,
для сацыялістычнага будаўні-
цтва. Але прайшло напала
часу, панаў стала магчымым

непасрэднае выкананне гэтай
задачы.

30 кастрычніка 1921 года ад-
былося ўрачыстае адкрыццё
Беларускага дзяржаўнага ўні-
версітэта. Яно вылілася ва
ўсенароднае свята, з якім сар-
дэчна віталі беларусаў працоў-
ныя Масквы і іншых гарадоў
савецкіх рэспублік. На другі
дзень пачаліся заняткі. За пар-
ты села 1390 чалавек, больш-
шасць з іх складалі рабочыя і
сяляне, дзеці працоўных.
Гадзінік гісторыі нашага
ўніверсітэта пачаў свой ход.



БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТ СЕННЯ.

Фота А. Кадзета.

ВЯЛІКАЯ радасць прышла ў наш універсітэт. За заслугі ў развіцці навукі і падрыхтоўцы спецыялістаў ён узнагароджан ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Я не памылюся, калі скажу, што гэта ўзнагарода — прызнанне вялікіх заслуг нашага прафесарска-выкладчыцкага калектыва, партыйнай, камсамольскай і прафсаюзнай арганізацый ў развіцці навукі, народнай асветы і вышэйшай адукацыі ва ўсёй рэспубліцы. У Беларусі няма ніводнага раёна, дзе б у школах і тэхнікумах, партыйных і савецкіх органах, установах культуры, на вытворчасці не працавалі выпускнікі ўніверсітэта.

Дзесяткі і сотні яго выхаванцаў вядуць навукова-педагагічную дзейнасць ва ўсіх вышэйшых навучальных установах рэспублікі, а таксама далёка за яе межамі. Многія з тых, якім універсітэт даў пуцёўку ў вялікае жыццё, сталі выдатнымі партыйнымі і дзяржаўнымі работнікамі, вучонымі, вядомымі дзеячамі літаратуры і мастацтва, заслужанымі людзьмі. Тысячы выпускнікоў удастоены ўрадавых узнагарод. Тут атрымалі глыбокія веды і прайшлі школу палітычнага выхавання такія вядомыя літаратары, як Кандрат Крапіва, Пятро Глебкі, Пятрусь Броўка, Паўлюк Трус, Іван Мележ, Янка Скрыган, вядомыя ў краіне вучоныя—акадэмік-сакратар АН СССР Л. А. Арымовіч, Прэзідэнт АН БССР В. С. Купрэвіч, акадэмікі-сакратары АН БССР Н. Ф. Яромленка, Ф. І. Фёдаў і многія іншыя.

СТВОРАНЫ ў ажыццяўленне ленинскага дэкрэта ў 1921 годзе, наш універсітэт за кароткі час ператварыўся ў буйнейшы цэнтр навуковых даследаванняў і падрыхтоўкі высокакваліфікаваных спецыялістаў. Ён адыграў вялікую ролю ў фарміраванні нацыянальнай савецкай інтэлігенцыі, заняў вядучае месца ў развіцці вышэйшай адукацыі рэспублікі. На базе яго факультэтаў былі створаны такія буйныя цяпер інстытуты, як педагагічны, медыцынскі, палітэхнічны і Інстытут народнай гаспадаркі. Як старэйшая навукова-даследчая ўстанова Беларусі, наш універсітэт зрабіў вялікі ўклад у станаўленне Акадэміі Навук БССР, Дзяржаўнай бібліятэкі імя У. І. Леніна. Менш, чым за 46 год ён падрыхтаваў больш 20 тысяч педагогаў, урачоў, юрыстаў, хімікаў, фізікаў, матэматыкаў, філосафаў, журналістаў і іншых спецыялістаў для народнай гаспадаркі і культуры. Цяпер у яго сценах на дзевяці факультэтах і завочным аддзяленні навучаецца каля 14 тысяч чалавек, або ў дзесяць разоў больш, чым у 1921 годзе.

Сорак год назад упершыню ў рэспубліцы пры ўніверсітэце была створана аспірантура. Тады ў яе было прынята 35 чалавек, а зараз на вочным і завочным аддзяленнях займаецца 415 спецыялістаў.

З кожным годам павялічваецца колькасць выкладчыкаў універсітэта і аспірантаў, якія абараняюць доктарскія і кандыдацкія дысертацыі. Асабліва значны рост навуковых кадраў назіраецца пасля XXIII з'езда КПСС. Толькі за апошнія два гады абаронена адзінаццаць доктарскіх і пяцьдзесят шэсць кандыдацкіх дысертацый. Аб

Асабліва трэба спыніцца на навукова-даследчай рабоце. Наяўнасць высокакваліфікаваных кадраў навуковых супрацоўнікаў дазваляе яе весці па шырокаму колу праблем і дасягнуць выдатных вынікаў. Навуковыя даследаванні ўсё часцей і часцей звязваюцца з задачамі вытворчасці. Дастаткова сказаць, што толькі за апошнія тры гады вучонымі нашага ўніверсітэта былі выкананы працы па гаспадарча-дагаворнай тэматыцы амаль на два мільёны рублёў. Атрымана дзесяць аўтарскіх пасведчанняў і патэнтаў і заяўлена яшчэ на дваццаць восем. Ва ўсесаюзны план важнейшых навукова-даследчых работ на 1966—70 гады ўключана пяць тэм нашага ўніверсітэта і дваццаць шэсць — у рэспубліканскі план.

Калектыв універсітэта і ўся грамадскасць рэспублікі па праву ганарыцца дзейнасцю такіх вучоных, як лаўрэат Ленінскай і Дзяржаўнай прэмій акадэмік АН БССР прафесар М. А. Ельшэвіч, лаўрэаты Дзяржаўнай прэмій прафесары Б. І. Сцяпанав, А. К. Красін, член-карэспандэнт АН БССР У. Г. Вафіядзі, акадэмік АН БССР Ф. Д. Гахаў, прафесар Г. Г. Вінберг і шмат іншых. Нядаўна ў нашу слаўную сям'ю дактараў навук увайшлі матэматыкі У. П. Платонаў, Ю. С. Багданаў, фізікі Л. В. Валадзько, А. Н. Пісарэўскі, філосафы У. М. Сікорскі, М. І. Крукоўскі, юрыст І. І. Гарэлік.

Усё больш і больш пашыраюцца міжнародныя сувязі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна. У яго сценах праводзяцца сустрэчы вучоных па важнейшых праблемах навукі. Нашы прадстаўнікі ўдзельнічалі ў міжнародных сімпозіумах і канферэнцыях у Бухарэсце, Парыжы, Лондане, Берліне, Варшаве, Токію, Будапешце і іншых гарадах свету.

І ВОСЬ зараз на сцягу нашага ўніверсітэта ярка будзе ззяць высокая ўрадавая ўзнагарода. Мы яе удастоены ў дні, калі ўвесь савецкі народ рыхтуецца сустрэць пяцідзясяцігоддзе Вялікага Кастрычніка, і нашым адказам будзе настойлівая барацьба за развіццё савецкай навукі, за цесную сувязь яе з жыццём і вытворчасцю, за падрыхтоўку і марксісцка-ленинскае выхаванне спецыялістаў для шматлікіх галін народнай гаспадаркі і культуры. Мы і надалей будзем умацоўваць і пашыраць інтэрнацыянальную сям'ю нашых студэнтаў, аказваць братэрскую дапамогу іншым народам, якія вызваліліся з-пад каланіяльнага прыгнёту, ствараць ім сваю нацыянальную інтэлігенцыю.

ПАШАНА І НАМ, МАТЭМАТЫКАМ

Наша краіна ўзяла ад старой царскай Расіі разам з усёй адсталасцю і адсталасць матэматыкі. Цяпер гэтая навука трывала займае перадавыя пазіцыі. У Беларусі — былой адсталай краіне Расіі — раней матэматыкі, як навукі, увогуле не існавала. Цяжка цяпер гэтаму паверыць, але яшчэ зусім нядаўна, трохі больш за дзесятак гадоў таму назад, ва ўсёй Беларусі не было ні аднаго даследцы навуку па матэматыцы.

Цяпер ва ўніверсітэце працуе 6 даследцаў — матэматыкаў. Сярод іх буйныя вучоныя-акадэмікі Беларусі Н. П. Яругін і В. І. Крылоў. Сёлета да іх далучыўся вядомы ў Савецкім Саюзе спецыяліст у галіне матэматычных метадаў тэорыі аўтаматычнага рэгулявання акадэмік Е. А. Барбашын. Акрамя таго, паспяхова працуюць звыш трох дзесяткаў кандыдатаў навук. Некалькі месяцаў таму назад стаў дактарам малады алгебраіст У. П. Платонаў, а напярэдадні Новага года гэтай навуковай ступені ўдастоіўся спецыяліст па дыферэнцыяльным ураўненні Ю. С. Багданаў. Матэматыкі ўніверсітэта што-

год друкуюць дзесяткі навуковых прац, часта выступаюць дакладчыкамі на ўсесаюзных і міжнародных сімпозіумах і канферэнцыях. Змяняльна, што на адбыўшымся ў жніўні 1966 года ў Маскве міжнародным кангрэсе матэматыкаў выступіла дзесяць нашых прадстаўнікоў. У прайшоўшым годзе ў Лондане вышаў з друку англійскай пераклад з другога савецкага выдання маёй манаграфіі «Крывыя задачы». Неабходна адзначыць, што патабаванні да матэматычнай навукі растуць так хутка, што мы не заўсёды паспяваем задавальваць іх.

Несумненна, нашы поспехі вялікія, і ў дні, калі ўся краіна рыхтуецца да святкавання 50-годдзя Савецкай улады, калі наш універсітэт урачыста адзначае атрыманне пачэснай ўрадавай ўзнагароды, матэматыкі бяруць на сябе абавязальствы яшчэ шырэй і глыбей развіваць навуковыя даследаванні і інтэнсіўней рыхтаваць моладзь. Добрая навуковая змена — залог будучых перамог.

Ф. Д. ГАХАЎ,
акадэмік АН БССР, прафесар ўніверсітэта.



Лабараторыя... Студэнты прыродазнаўчых факультэтаў ва ўніверсітэце сустрэліся з гэтым словам, бадай, адначасова, як і са словам «лекцыя». На гэтым здымку нашага фотакарэспандэнта А. Кадзета вы бачыце студэнтку III курса біяфака З. Новік у лабараторыі.

СТАРОНКІ ГІСТОРЫ

1925 У лютым 1925 года Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт даў рэспубліцы першых выпускнікоў — 34 акадэмісты і 26 юрыстаў. Праз некалькі месяцаў дыпламы аб заканчэнні ўніверсітэта атрымалі яшчэ 85 акадэмістаў, 91 юрыст. З гэтым пуцёўку ў жыццё рэктар універсітэта прафесар У. І. Пічэта падпісаў іншым спецыялістам. Усяго за пяць год універсітэт закончыла 658 чалавек: 247 педагогаў, 175 урачоў, 119 акадэмістаў і 117 юрыстаў. Свой пяцігадовы юбілей універсітэт адзначаў ужо як буйны цэнтр навуковых даследаванняў і падрыхтоўкі кадраў. У ім займалася 2925 студэнтаў, больш чым у два разы ў параўнанні з 1921 годам. Ён меў 11 клінік, 8 лабараторый і 17 спецыяльных кабінетаў. Асігнаванне па дзяржаўнаму бюджэту павялічылася да 1212840 рублёў. Сярод першых прафесараў універсітэта трэба назваць У. М. Перцапа, М. В. Кроля, Н. М. Нікольскага, М. П. Сакалоўскага, Е. Е. Сіроціна, В. Н. Дзякава, І. М. Салафеева, В. Я. Эльберта. З вялікім натхненнем працавалі яны на карысць радзімы.

Вось так, побач, у Беларускім ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўным універсітэце імя У. І. Леніна займаюцца дзеці розных народаў.



У снежны вялікая група студэнтаў універсітэта абараніла дыпломныя і выехала на працу. Яны папоўнілі шматтысячную армію выпускнікоў БДУ. Апошні выпуск вельмі парадаваў прафесараў і выкладчыкаў. Здольныя юнакі і дзяўчаты, ва ўніверсітэце яны прайшлі вялікую школу палітычнага выхавання і ёсць усе падставы думаць, што стануць выдатнымі арганізатарамі вытворчасці, аўтарытэтнымі спецыялістамі.

На гэтым здымку вы бачыце дэкана фізфака І. П. Зяцькова (у цэнтры), які ўручае дыпломы аб заканчэнні універсітэта выхаванцам фізкультэта.

Фота Е. Быкава.



СТАРОНКІ ГІСТОРЫІ

1930 Дзейнасць Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў другой яго пяцігодцы працягвалася ва ўмовах палітычнага будаўніцтва сацыялістычнага грамадства. У сувязі з новымі патрабаваннямі рос універсітэт, удасканальваўся вучэбны працэс, шырай разгортвалася навукова-даследчая работа. Партыйная арганізацыя, рэктарат, прафесарска-выкладчыцкі калектыў, выконваючы рашэнні лістападаўскага Пленума ЦК ВКП(б) (1929), многае зрабілі для таго, каб палепшыць ідэалагічнае выхаванне студэнтаў. Выкананне ўзрослых задач аблягчалася тым, што ў 1930 годзе ў шта-

це ўніверсітэта было ўжо звыш трохсот навуковых супрацоўнікаў. З 1927 года стала працаваць аспірантура, 23 яе выпускнікі ў 1930 годзе папоўнілі калектыў навуковых супрацоўнікаў. Ужо ў студзені 1930 года ўніверсітэт атрымаў 4 вучэбныя карпусы са светлымі аўдыторыямі, чытальнямі, добра абсталяванымі лабараторыямі і кабінетамі. А неўзабаве было закончана будаўніцтва галоўнага корпусу.

У 1929-30 навуковым годзе ў складзе ўніверсітэта было шэсць факультэтаў: рабочы, педагагічны, медыцынскі, народнай гаспадаркі, права і савецкага будаўніцтва.

У партыйнай арганізацыі налічвалася 572 камуністы, а колькасць камсамольцаў павялічылася да 740.

У 1930-31 навуковым годзе ў адпаведнасць з пастановай і рашэннем СНК БССР была праведзена рэарганізацыя ўніверсітэта, якая заключалася ў ператварэнні яго факультэтаў у самастойныя інстытуты. На базе медыцынскага факультэта ў жніўні 1930 года быў створаны Мінскі медыцынскі інстытут, факультэт народнай гаспадаркі ў 1931 годзе рэарганізаваны ў Інстытут народнай гаспадаркі, а факультэт права і савецкага будаўніцтва — у Мін-

скі юрыдычны інстытут. На базе хіміка-тэхналагічнага факультэта ўзнік Палітэхнічны інстытут. Два аддзяленні педагагічнага факультэта былі выдзелены ў Вышэйшы педагагічны інстытут (цяпер Інстытут імя А. М. Горкага). Зноў створаныя інстытуты хутка ператварыліся ў буйнейшыя вышэйшыя навуковыя ўстановы рэспублікі.

За 10 год свайго існавання Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт выпусціў звыш трох тысяч спецыялістаў. Адзначаючы яго поспехі, улады СССР і БССР ўзнагародзілі 46 прафесараў і выкладчыкаў ордэнамі Савецкага Саюза і Ганаровымі граматамі.

АПРАЎДАЕМ ВЫСОКАЕ ПРЫЗНАННЕ

Хутка прыдзе той час, калі мы абаронім дыпломныя і развітаем з родным універсітэтам. Сэрца поўніцца радасцю, што ў дыплеме, акрамя ранейшых, будуць выведзены яшчэ словы «ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга». Як прыгожа гучаць гэтыя радкі! Значыць, мы—выпускнікі ардэнаснага ўніверсітэта. Група, у якой я займаюся, спецыялізуецца па мікрабіялогіі. Завяраем цябе, чырвонасцяжны БДУ імя У. І. Леніна, што з гонарам апраўдаем высокую ўзнагароду партыі і ўрада.

Ала КРЫКУНОВА,
студэнтка пятага курса біяфака.

МІНСК—НОВЫ ЦЭНТР ФІЗІЧНАЙ НАВУКІ

У дні вялікіх свят, юбілейў, асабліва ў дні атрымання ўзнагарод унікае жаданне аглянуцца вакол сябе, каб лепш зразумець і адчуць значэнне сённяшніх падзей. Узнагарода, якой партыя і ўрад адзначылі наш універсітэт, дае падставу і нам паразважаць. Для сацыялістычнай Радзімы вельмі неабходна падрыхтоўка новых атрадаў спецыялістаў-фізікаў. Але, бадай, не меншае значэнне мае стварэнне новых навуковых цэнтраў.

У Мінску за апошнія дзесяцігоддзі сфарміраваўся прыкметны цэнтр фізічнай навукі, і фізфак нашага ўніверсітэта разам з Інстытутам фізікі АН БССР у найбольшай ступені «вінаваты» ў гэтым. Большая частка фізікаў Беларусі—гэта выпускнікі нашага факультэта, толькі ў гэтым годзе з яго аўдыторыі выйдзе каля чатырохсот маладых спецыялістаў. Яны атрымліваюць глыбокія веды і практычныя навыкі. І гэта не выпадкова: на факультэце працуюць адзінаццаць дактароў і звыш трыццаць кандыдатаў навук. У ліку навуковых супрацоўнікаў—чатыры сапраўдных і адзін член-карэспандэнт АН БССР.

Тэорыя люмінесценцыі спектра-скапія, фізіка цвёрдага цела

і паўправаднікоў, радыёфізіка, ядзерная фізіка, тэорыя адноснасці і рэліявісцкая тэорыя гравітацыі—вось далёка не поўны пералік напрамкаў навуковых даследаванняў фізфака. Да 50-годдзя Савецкай улады мы абавязаліся надрукаваць звыш сотні навуковых прац і сем буйных мапаграфій, але факты гавораць аб тым, што іх будзе значна больш. Відавочна, наступіў час для стварэння фізічнага інстытута пры нашым універсітэце.

Нельга ўсё ж забываць адной важнай уласцівасці чалавека—ад вялікай пахвалы ў яго іншы раз здараецца галавакружэнне. Атрымаўшы высокую ўзнагароду, неабходна перш за ўсё думаць аб тым, як і надалей апраўдаць яе. Дык будзем лічыць выказанае вышэй не самаўхваляем, а аб'ектыўнай ацэнкай сіл для будучых дасягненняў. Так, сілы ёсць, па-старымся эксперыментальна ажыццявіць формулу:

$U > F(N, D) > 2N, K > 10N$, дзе U —навуковы патэнцыял фізфака, N —колькасць кафедраў ($N > 12$), D —колькасць дактароў навук і K —колькасць кандыдатаў навук.

У. Г. ВАФІЯДЗІ,

член-карэспандэнт АН БССР,

доктар фізіка-матэматыч-

ных навук, прафесар.

Працоўны семестр. Ён стаў яшчэ адной слаўнай старонкай універсітэцкага жыцця. Восенню мінулага года нашы цаліннікі і будаўнікі прывезлі ва ўніверсітэт сцяг «Лепшаму студэнцкаму будаўнічаму атраду», а нядаўна за поспехі ў працы і выхавальнай рабоце сярод насельніцтва БДУ імя У. І. Леніна занесен у кнігу Усесаюзнай Славы.

НЕ ТОЛЬКІ АЦЭНКА, АЛЕ І СТЫМУЛ

Паведамленне аб ўзнагароджанні Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга ўспрынята калектывам біялагічнага факультэта з пачуццём вялікай радасці. Высокая ўрадавая ўзнагарода—гэта адзнака працы вялікага калектыва вучоных, рабочых і служачых, аспірантаў і студэнтаў. Дзякуючы іх нястомнай энергіі, наш родны ўніверсітэт заняў вядучае месца ў развіцці вышэйшай адукацыі на Беларусі.

Разам з усім універсітэтам рос і біялагічны факультэт. Мне, працаваўшаму ў гэтым выдатным калектыве амаль 30 год, асабліва добра вядома, як непамерна вырас за гэтыя гады біялагічны факультэт. У цяперашні час на 8 кафедрах і ў комплекснай праблемнай лабараторыі эксперыментальнай біялогіі працую 14 прафесараў і дактароў навук, каля 40 кандыдатаў біялагічных навук.

У бягучым вучэбным годзе на трох аддзяленнях факультэта займаецца 1400 студэнтаў і больш 50 чалавек у аспірантуры. Толькі за апошнія 10 год кафедры падрыхтавалі 80 кандыдатаў біялагічных навук, многа з якіх выкладаюць ва ўніверсітэце. Вялікі калектыў навуковых супрацоўнікаў, аспірантаў і студэнтаў працуюць у добра абсталяваных лабараторыях над важнейшымі праблемамі сучаснай біялогіі. Высокая ўзнагарода—гэта не толькі ацэнка зробленага. Яна ўсё яшчэ вялікую адказнасць кожнаму за нашу вуню і адначасова паслужыць стымулам да новых творчых намаганняў і поспехаў.

П. Р. ПЯТРОВІЧ,
дэкан біялагічнага факультэта,
дацэнт.



ФЛАГМАН БЕЛАРУСКАЙ НАВУКІ

Многа новага, цікавага пазнаем мы ў сценах універсітэта, гэтага сапраўднага флагама беларускай навукі. У мяне на ўсё жыццё застаецца ў памяці 1966-67 навукальны год. У гэтым годзе здзейснілася мая мара—я стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна. І вось цяпер разам з яго вялікім слаўным калектывам раздзяляю радасць. Узнагароджанне ўніверсітэта ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга накладвае і на нас павышаны абавязкі. Нам неспці эстафету добрых спраў і выдатных традыцый у жыцці.

З. ЛЯНДРЭС,
студэнт першага курса
геолага-геаграфічнага
факультэта.

ГЭТА было раніцай. Яшчэ не паспелі прысці газеты, а радыё паведаміла: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, які носіць імя У. І. Леніна, ўзнагароджаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга. Радасць безмежная. У такіх хвіліны нешта ўспамінаецца...

БЯЗМЕЖНАЯ

Перад вачыма паўстае адзін эпізод з майёй аповесці «Сэрца камунара».

1920 год. У хлопцаў і дзяўчат вёскі Гарадзішча радасць—адкрываюць школу. Пад яе аддалі вялікі панскі дом. Хлопцы тое-сёе адрамантавалі, памылі, а над дзвярыма прымацавалі шыльду. Нават з вёскі яна відаць. Ліст жалеза рабятны пафарбавалі ў белы колер. Потым Янка Корзун, адзін з герояў аповесці, вывёў чырвонай фарбай: «Гарадзішчанская школа юных камунараў». Калі ў яго спыталі, чаму ён так напісаў, хлопец адказаў:

— Няхай усе бачаць, што ў нас не проста школа, а школа, дзе навучаюцца лінінскай справе.

Ленінская справа. Ленінскія ідэі. Непераможныя, яны неабходны чалавеку, як сонца, як паветра.

Героі майёй аповесці тады яшчэ не ведалі і не маглі ведаць, што пройдзе толькі адзін год і для такіх, як яны, гасціна адчыніць дзверы ўніверсітэта, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт—першая вышэйшая

навукальная ўстанова на Беларусі.

Паступова, няўхільна Камуністычная партыя ажыццяўляла лінінскія ідэі. Прайшоў некаторы час, і ў 1927 годзе пачалася новая старонка ў навуковай гісторыі Беларускага ўніверсітэта: адкрылася аспірантура—кузня навуковых работнікаў. У свой час я скончылі І. М. Лушчыцкі, Л. С. Абэцдарскі, У. М. Сікорскі, І. М. Ігнаценка, Р. В. Булацкі, М. П. Баранова, А. М. Адамовіч, Ф. М. Капуцкі і многія іншыя. З года ў год аспірантура паширалася, сёння ў ёй навучаецца 415 аспірантаў. Гэта будучыя кандыдаты, дактары навук. Ім неспці далей сцяг самай

РАДАСЦЬ

перадавой савецкай навукі.

Віхурацца ў галаве думкі, наплываюць адна на другую... У такі ўрачысты, святочны час хочацца сказаць нешта ўзнёслае, паэтычнае. Але словы нейкія звычайныя, сказаны атрымліваюцца сухія. Вы зразумееце мяне: у такі час я разам з вамі вельмі ўсхваляваны.

Д. І. М. Я. аспірантаў універсітэта мне хочацца запэўніць Камуністычную партыю, Савецкі ўрад, што мы прыкладзем усе намагання, каб апраўдаць высокую ўзнагароду.

Павел ТКАЧОУ,
аспірант кафедры рускай класічнай лтаратуры,
пісьменнік.

ПАМЯЦЬ СЭРЦА

1967 год уводзіць яркай знамянальнай падзеяй у гісторыю нашага ўніверсітэта. 7 студзеня надойга, на ўсё жыццё, застанецца ў памяці і ў сэрцах не толькі супрацоўнікаў і студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, але і ўсіх працоўных рэспублікі, якія выказваюць пачуццё вялікай удзячнасці Камуністычнай партыі і Савецкаму ўраду за высокую ўзнагароду старэйшага вуню Беларусі—БДУ імя У. І. Леніна ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Мяне, аднаго са старэйшых супрацоўнікаў універсітэта, да глыбіні душы ўзрадавала і закруціла гэтая высокая ўзнагарода. Я памятаю Беларускі ўніверсітэт да

Вялікай Айчынай вайны і добра ведаю яго цяпер. Ён вырас ва ўсіх адносінах і ператварыўся ў адну з буйнейшых навукальных устаноў нашай краіны. Беларускі ўніверсітэт і яго вядучых вучоных ведаюць не толькі ў Савецкім Саюзе, але і далёка за межамі нашай Радзімы. Вучоныя нашага ўніверсітэта поўны энергіі, вялікіх творчых пошукаў, і на высокую ўзнагароду яны адкажуць новымі поспехамі ў падрыхтоўцы высокакваліфікаваных кадраў і новымі навуковымі дасягненнямі.

М. Т. РАМАНОУСКІ,
дэкан геолага-геаграфічнага
факультэта,
дацэнт.

СЕЯЦЬ РАЗУМНАЕ, ДОБРАЕ, ВЕЧНАЕ

Пачуццё радасці, прыліў нейкай новай, нечуванай творчай энергіі выклікала ў маім сэрцы вестка аб высокай урадавай ўзнагародзе нашага ўніверсітэта. Гэтая ўзнагарода з'яўляецца заслужанай; яна сведчыць пра тое, што Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя У. І. Леніна як дзецішча Вялікага Кастрычніка за перыяд свайго існавання дабіўся значных поспехаў у галіне падрыхтоўкі спецыялістаў высокай кваліфікацыі, а таксама ў справе развіцця навукі ў розных галінах і напрамках.

Шаноўныя таварышы і сябры, навуковыя супрацоўнікі і студэнты нашага ўніверсітэта, натхнёныя вялікай ўзнагародай, мы павінны яшчэ з большым энтузіязмам і творчым пафасам працаваць, вучыцца і вучыць, рухаць навуку наперад, каб дасягнуць новых поспехаў у вучэбнай, выхавальнай, навукова-даследчай і грамадскай рабоце.

Узнагарода нашага ўніверсітэта нас абавязвае больш энергічна, стойка і мужна, перамагаючы ўсе

цяжкія нашы імклівага росту, змагацца за высокую якасць падрыхтоўкі кадраў з універсітэцкай адукацыяй, за глыбіню і актуальнасць навуковых даследаванняў.

Будзем жа удумліва, настойліва і паслядоўна працаваць—сеяць разумнае, добрае, вечнае,—каб сардэчная удзячнасць нашай партыі, народа і Радзімы, ніколі не пакідалі нас.

М. Р. ЛАРЧАНКА,
загадчык кафедры
беларускай літаратуры,
прафесар.

СТАРОНКІ ГІСТОРЫ

1940

Для далейшага развіцця і росквіту ўніверсітэта ў дзясяцігоддзі вялікае ВКП(б) («Аб мэтаніраваных устаноўках універсітэта», 1931). Пастанова СНК СССР і ЦК ВКП(б) («Аб рабоце вышэйшых навуковых устаноў і кіраванні вышэйшай школай», 1936 г.) і тыпавы Статут вышэйшай навукальнай установы, зацверджаны СНК СССР 5 верасня 1938 года. У гэтым дзясяцігоддзі была ў асноўным вызначана пастаянная структура ўніверсітэта, упарадкавана пастаюна вучэбна-працэсу, дасягнутыя некаторыя поспехі ў навукова-даследчай рабоце. У 1937 годзе Вучоны Савет універсітэта атрымаў права прыёму да абароны доктарскіх і кандыдацкіх дысертацый. Матэрыяльная база да гэтага часу значна ўзмацнілася. Лабараторыі і кабінеты папоўніліся навішым абсталяваннем, у бібліятэцы мелася неабходная колькасць патрэбнай літаратуры. Кафедры ўніверсітэта, забяспечаныя высокакваліфікаванымі супрацоўнікамі, сталі асноўным звяном у арганізацыі вучэбнай, навуковай і выхаваўчай работы на факультэтах. Праўленнем вялікіх клопатаў партыі і ўрада было адкрыццё новых факультэтаў — гістарычнага, географічнага і філалагічнага з дзвюма аддзяленнямі — рускай мовы і літаратуры і беларускай мовы і літаратуры. У 1939 годзе ўвесь беларускі народ уз'яднаўся ў адзінай савецкай сацыялістычнай дзяржаве. Працоўныя заходніх абласцей, вызваленыя з-пад прыгнёту польскіх панцоў, атрымалі магчымасць развіцця сваёй нацыянальнай па форме і сацыялістычнай па зместу культуры. Універсітэт, як і іншыя навукальныя установы рэспублікі, шырока адкрыў дзверы перад працоўнай моладдзю заходніх абласцей рэспублікі.

За дваццаць год свайго існавання ўніверсітэт даў рэспубліцы 5240 (улічваючы заочнікаў) высокакваліфікаваных спецыялістаў.

1941

У чэрвені 1941 года Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт рыхтаваўся адзначыць сваё дваццацігоддзе. З вялікімі поспехамі ён прышоў да свайго юбілею. Акрамя падрыхтоўкі вялікай колькасці спецыялістаў, ён унёс значны ўклад у развіццё навуцы і культуры рэспублікі.

22 чэрвеня рэха вайны данацілася з-пад Брэста і да ўніверсітэта. Прафесары і выкладчыкі, аспіранты і студэнты, усе супрацоўнікі старэйшай навукальнай установы рэспублікі пакляліся да апошняй кроплі крыві змагацца з ненавісным ворагам, абараняць незалежнасць Радзімы. Сваё слова яны з гонарам стрымалі.

Гітлераўскія захопнікі паварварску разбурылі Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, яны аграбілі і знішчылі наштоўнічае навукова-даследчае абсталяванне, музеі, архівы, разбураны былі вучэбныя корпусы, інтэрнаты, жылыя дамы прафесарска-выкладчыкаў і студэнтаў. Акупанты растралялі неспаспыхаваных эвакуіраваных дэцэнтаў універсітэта Е. М. Зубковіча, А. В. Вязовіча, Г. Н. Сагаловіча, М. Я. Пелепа і іншых, закатавалі старэйшага выкладчыка — прафесара М. А. Сталырова.

Страта, нанесеная гітлераўскімі захопнікамі ўніверсітэту, складала 36,5 мільёна рублёў.

ГАЛАСЫ ТРОХ КАНТЫНЕНТАЎ

АРДЭНАНОСНЫ ўніверсітэт!.. Для нас, кубінскіх студэнтаў, гэтыя словы азначаюць, што ўзнагароджаны па праву тыя, хто на працягу некалькіх гадоў вучыў нас, дапамагаў у лабараторыях, рабіў усё для таго, каб мы сталі высокакваліфікаванымі спецыялістамі і актыўнымі будаўнікамі сацыялізму на Востраве Свабоды.

З ордэнам Працоўнага Чырвонага сцяга, таварышы! Барыс Ла СЭРНА, студэнт III курса хіміфака.

ДАРАГІЯ сябры! В'етнамскія студэнты, што навучаюцца на падрыхтоўчым факультэце БДУ імя У. І. Леніна, пачулі вестку аб узнагароджанні ўніверсітэта ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Рады і мы, бо зараз з вамі тут вучымся. Кожны з нас пераканаўся ўжо, што БДУ імя У. І. Леніна — гэта адзін з буйнейшых навуковых цэнтраў Савецкага Саюза, дзе і савецкім, і замежным студэнтам, аспірантам даюцца самыя сучасныя веды, рыхтуюцца самыя лепшыя ў свеце спецыялісты для будаўніцтва камунізму.

Нгуен ЧА, прэзідэнт зямляцтва в'етнамскіх студэнтаў падрыхтоўчага факультэта.

НАС, афрыканскіх студэнтаў, гэтая высокая ўзнагарода натхняе яшчэ на большыя поспехі ў вучобе. Мы вельмі рады за вас, дарагія савецкія сябры, ад усяго сэрца віншваем рэктарат, усіх супрацоўнікаў і студэнтаў універсітэта з заслужанай узнагародай.

Джон ФЛЕТЧАР, студэнт III курса фізфака.

ЗВЕНЕСУЭЛЫ ва ўніверсітэце вучыцца нас двое: я і мой сябра Архангель Бессера. Радземся разам з усімі студэнтамі, ганарымся тым, што нам выпала шчасце вучыцца ў такім слаўным універсітэце. З узнагародай цябе, наша альма-матэр!

Бланка АРЬІАС, студэнт I курса фізфака.

УГЭТЫ ўрачысты час віншваем усіх супрацоўнікаў, усіх студэнтаў універсітэта, усіх яго выпускнікоў з заслужанай узнагародай. Жадаем усім новых поспехаў у плённай працы, вучобе, навуковай дзейнасці.

Генры ОКОЯ, Нігерыя.

ЁСЦЬ СІЛЫ ДЛЯ НОВЫХ ЗДЗЯЙСНЕННЯЎ!

(Заканчэнне).

Пачатак на 1-й стар.

Вамі ўдзячнасці прамоўца звяртаецца да цяперашняга рэктара А. Н. Сеўчанкі і яго нястомных памочнікаў — прарэктараў А. Я. Малышава, В. І. Сцяпанавы, Л. В. Валадзько, А. В. Кірсанава, да ўсіх дэканат і загадчыкаў кафедраў, да ўсіх выкладчыкаў, якія так многа сіл аддалі і аддаюць росквіту ўніверсітэта. Зачытаўшы прывітанні міністэрства і асабіста міністра М. В. Дарашэвіча, М. І. Красоўскі жадае, каб і надалей ўніверсітэтам ганарыўся ўвесь беларускі народ, уся краіна.

На трыбуне вэтэран ўніверсітэта акадэмік Т. М. Годнеў. Ён успамінае пра той нялёгкі, але ганаровы шлях, які прайшоў Беларускі ўніверсітэт за гады свайго існавання да сённяшняга вялікага свята. Мы, вучоныя, — падкрэслівае акадэмік, — ганарымся узнагародай і абяццем пашыраць і паглыбляць навуковыя даследаванні, рыхтаваць усебакова развітых будаўнікоў новага грамадства. Ён звяртаецца да моладзі з заклікам высока несці аваяны славы сцяг універсітэта. І ў адказ на гэтыя словы клятвай гу-

чыць выступленні студэнткі філалагічнага факультэта камсамолкі Ніны Цярэнка і камуніста, аспіранта кафедры гісторыі КПСС В. Ф. Сінікіна.

З вялікай увагай слухалі прысутныя прамовы дэкана фізфака дацэнта І. П. Зяцькова і загадчыка кафедры гісторыі БССР прафесара Л. С. Абэцэдарскага. Яны прывялі нямала прыкладаў і фактаў з летапісу ўкладу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна ў развіццё навуцы

і культуры беларускага народа.

Калектыў універсітэта ад імя партыйнай арганізацыі і ўсіх працоўных ардэнаноснага Мінска сардэчна вітаюць сакратар гаркома партыі В. Я. Лежэпэкаў і сакратар Ленінскага райкома КПБ М. А. Дубавец. Яны з задавальненнем падкрэсліваюць, што цяпер ва ўніверсітэце ёсць сілы для яшчэ большых здзяйсненняў.

Бурнай авацыяй сустракаюць прысутныя віншаванні.

У заключэнне з вялікай пра-

мовай выступіў рэктар, акадэмік АН БССР А. Н. Сеўчанка. Антон Нікіфаравіч падзякаваў усіх выступаючых за віншаванні і добрыя пажаданні і запэўніў Камуністычную партыю, Савецкі ўрад у тым, што Беларускі ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўны ўніверсітэт імя У. І. Леніна з гонарам апрадае высокую ўзнагароду і стане яшчэ больш актыўным удзельнікам у будаўніцтве камуністычнага грамадства.

ВЫКАНАЕМ СВАЕ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВА

Першым атрадам выпускнікоў універсітэта былі юрысты. У 1925 годзе яны атрымалі дыпламы БДУ. З таго часу ўніверсітэт даў рэспубліцы і краіне шмат высокакваліфікаваных работнікаў юстыцыі. Многія з іх унеслі дастойны ўклад у навуку, сталі вядомымі дзяржаўнымі і партыйнымі дзеячамі, арганізатарамі вытворчасці. Некалькі год таму назад ва ўніверсітэце сустраўся адзін з выпускнікоў юрыстаў. Тут былі міністры і генералы, пракуроры рэспублікі і вядучыя прафесары вышэйшых навуковых устаноў. І такіх выпускнікоў было нямала. Мы ганарымся імі, робім усё для таго, каб краіна атрымала здольных барацьбітоў за новага чалавека. Вядома, што ўніверсітэт вы-

хоўвае студэнтаў у духу савецкага патрыятызму, глыбокай любві да Камуністычнай партыі і народа. І, на маю думку, робіць ён усё гэта вельмі добра.

Падводзячы вынікі сваіх поспехаў, мы ніколі не забываемся аб тых, хто аддаў сваё жыццё за свабоду і росквіт Радзімы ў гады Вялікай Айчыннай вайны. І сёння яны з намі!

Як і ўсе факультэты, калектыў юрыстаў ўзяў на сябе высокую абавязальнасць па сустрэчы слаўных юбілеяў. Гэтыя абавязальнасці будучы з гонарам выкананы.

Ф. І. ГАУЗЕ,

доктар юрыдычных навук, прафесар універсітэта.

У ШЭРАГАХ АРДЭНАНОСНАГА

Гістарычны факультэт за 33 гады падрыхтаваў 2250 гісторыкаў, якія паспяхова працуюць у галінах народнай гаспадаркі, культуры і асветы. Многія з іх узначальваюць школы, тэхнікумы, прадпрыемствы.

Вялікі ўклад унёс факультэт і ў справу падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі — кандыдатаў і дактароў навук. За пасляваенныя гады каля 160 вы-

хаванцаў абаранілі кандыдацкія і доктарскія дысертацыі. Каля 300 выпускнікоў факультэта паспяхова працуюць загадчыкамі кафедраў, дацэнтамі, прафесарамі, выкладчыкамі, навуковымі работнікамі ў вучы і навукова-даследчых установах рэспублікі. Толькі на кафедрах БДУ імя У. І. Леніна працуе 70 выпускнікоў факультэта, з іх 40 кандыдатаў і дактароў навук.

Высокая ўрадавая ўзнагарода абавязвае нас яшчэ настойлівей працаваць на карысць нашай квітнеючай Радзімы.

П. З. САВАЧКІН, дэкан гістфака, дацэнт.

СТАРОНКІ ГІСТОРЫ

1943

15 мая 1943 года ва ўмовах ваеннага часу Савет Нацыянальнай адукацыі і навукаў прыняў пастанову аб узнаўленні работы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. На станцыі Сходняй Кастрычніцкай чыгункі рэктарату былі перададзены пад вучэбны корпус будынак школы і соран дач для размеркавання выкладчыкаў і студэнтаў. Урад вылучыў неабходныя асцягаванні. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт аднавіў сваю работу ў складзе тых жа факультэтаў, якія былі да Вялікай Айчыннай вайны: філалагічнага, гістарычнага, біялагічнага, географічнага, фізіка-матэматычнага і хімічнага. На першае лютага 1944 года займалася 294 студэнты. Вялікую дапамогу нашаму ўніверсітэту ў той час аказваў МДУ, які прадставіў студэнтам свае аўдыторыі і лабараторыі і перадаў БДУ звыш 18 тысяч кніг. Нягледзячы на цяжкія ўмовы, выкладчыкі не толькі рыхтавалі спецыялістаў, але і праводзілі вялікую даследчую работу. Яны цвёрда верылі, што ў бліжэйшы час родная Беларусь будзе вызвалена ад захопнікаў. І гэты час настаў. У жніўні 1944 года Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт вярнуўся ў Мінск.

1949

Першага студзеня 1949 года ў дзень вялікага нацыянальнага свята беларускага народа — трыццацігоддзя з-

дня ўтварэння БССР — Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт было прысвоена імя Уладзіміра Ільіча Леніна. З незвычайнай радасцю і гордасцю ўспрынялі гэтую вестку прафесары і выкладчыкі, студэнты — увесь калектыў універсітэта. Многа сіл ім прышлося прыкласці для таго, каб разам з працоўнымі Мінска, рэспублікі і ўсёй краіны аднавіць сваю альма-матэр, дабудаваць новыя значныя поспеху ў навуковых даследаваннях і падрыхтоўцы спецыялістаў. Да 1949 года пры актыўным удзеле студэнтаў быў адноўлен біялагічны корпус, у наступным годзе пачаліся заняткі ў хімічным корпусе. Да канца чацвёртай пяцігодкі, нягледзячы на велізарныя цяжкія, вучэбна-вытворчая база ўніверсітэта была адноўлена ў даўняй аб'ёме, а колькасць студэнтаў перавысіла 1500 чалавек. Па ранейшаму партыя і ўрад удзяляюць універсітэту вялікую увагу.

1967

7 студзеня 1967 года за заслугі ў развіцці навуцы і спецыялістаў падрыхтоўцы спецыялістаў Падзямум Вярхоўнага Савета СССР ўзнагародзіў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт імя У. І. Леніна ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Гадзіннік гісторыі Беларускага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна адлічвае 46-ы год. У маштабах жыцця аднаго пакалення гэта невялікі ўзрост. Але як змяніўся наш універсітэт за прайшоўшы час! У адказ на вялікія клопаты партыі і ўрада калектыў універсітэта абяцае памнажаць свае слаўныя традыцыі, уносіць усё больш і больш адчувальны ўклад у справу камуністычнага будаўніцтва.

Фота А. Кадзета.

Рэдактар М. І. ЮСЬКА.

